

# СЕРДАГРАНКА

МЯСЦОВАЯ ГАЗЕТА НЕЗАЛЕЖНАГА ГРАМАДСТВА

№ 5 (9)  
Верасень  
2008

Палітыкі трапілі  
на ТВ

(старонка 2)

2-я школа  
стала гімназіяй

(старонка 5)

Дэпутаты пра  
секс

(старонка 7)

Лошыца ў  
небяспечы

(старонка 8)



АРТУР ПАГОДНЫ

Улады з усяе сілы імкнуцца калі не дэмакратызаваць выбарчы працэс, то стварыць бачнасць яго дэмакратызацыі. Лідзія Ярмошына распарадзілася паўтарыць у эфіры радыё і телебачання выступы кандыдатаў (с. 6). Дэмакратычныя кандыдаты маюць магчымасць амаль без перашкод сустракацца з выбарцамі. Афіцыйны Мінск вельмі хоча спадабацца Еўропе і спадзяеца на адмену санкцыяў супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў за арганізацыю вонкава больш-менш прыстойных выбараў.

Улічваючы нявер'е людзей у змены і ніzkую палітызаванасць, ЦВК ідзе на сур'ёзныя саступкі патрабаванням міжнародных назіральнікаў. Як далёка гатова пайсці ўлада? Ці дазволіць яна назіральнікам рэальна бачыць падлік галасоў? Ці зменшыць маштабы датэрміновага галасавання? Між тым, гэта бадай адзінага заходы, якія зможа здзейсніць улада, каб пераканаць Еўропу ў

ПАДВАЛЬЧЫК ГАЛОЎНАГА РЭДАКТАРА

сумленнасці выбарчага працэсу.

Як вядома, прадстаўнікі дэмсілаў у большасці выбарчых камісій не трапілі. Многіх моцных прэтэндэнтаў адсеялі на этапе регістрацыі кандыдатаў.

Некаторыя палітыкі заклікаюць байкатаў выбараў. На іх думку ўздел у галасаванні грамадзянаў паспрыяле легітымізацыі Палаты прадстаўнікоў у вачах міжнароднай супольнасці, асабліва, калі ўлада прапусціць 2–3 апазыцыйных палітыкаў ў парламент.

Хтосьці заклікае толькі да зняцця дэмакратычных кандыдатаў, разлічваючы, што выбарцы прагаласуюць супраць усіх.

Некаторыя вырашылі ісці да канца. Яны кажуць, што ўздел у выбараў – місія палітыка. І хто ведае, раптам пад ціскам Еўропы спецыфічная беларуская выбарчая сістэма дасць збой і кандыдаты ад народа, а не ўлады перамогуць у выбарным марафоне. Для рэалізацыі такога сценара асабліва важныя кожны бюлетэнь прыхільніка пераменаў у краіне.





## “Крута трапіў я на TV...”

**Т**рэцяга верасня на тэлеканале ЛАД адбылася незвычайная падзея. У эфіры выступілі кандыдаты ў Палату прадстаўнікоў ад Свіслацкай акругі № 94 Генадзь Давыдзька, Аляксандр Дабравольскі і Сяргей Туромшы.

### Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Генадзь Давыдзька

На думку Генадзя Давыдзькі, які ізноў хоча трапіць у парламент, сіла дзяржавы толькі ў асабістым дабрабыце кожнага асобнага чалавека. Дзейсны дэпутат кажа, што калі яго абяруць паўторна, ён будзе надалей падтрымліваць распрацоўку і ўдасканаленне законаў, якія дазваляюць працаўцаў і зарабляць, каб чалавек мог адкрыць сваю справу і зарабіць сабе на прыстойнае жыццё. “Праца павінна ўзнагароджвацца прыстойным заробкам. Чым менш заробак, tym менш мы купляем. Няма попыту – няма вытворчасці”, – лічыць Давыдзька. На думку дэпутата ПП, на фоне тэлевізійнай пропаганды раскошнага жыцця маладым людзям цяжка адчуваць сябе камфортна, верыць у перспектывы. Адсюль п’янства, наркаманія, алкалізм. Давыдзька выказаўся за татальны рост заробкаў, пенсій, стыпендый.

Давыдзька выступіў за спрашэнне падатковай сістэмы: “Падаткаабкладанне павінна стымуляваць развіццё малога бізнесу. Зніжэнне падаткаў прывядзе да росту канкурэнцыі, зніжэння цэнаў”. Спадар Генадзь лічыць таксама, што трэба заахвочваць людзей, якія вядуць здаровы лад жыцця.

“Задачы, якія я хачу ўзяць пад асабісты контроль на тэрыторыі Свіслацкай акругі: будаўніцтва лазні, спартовых пабудоў, пунктаў

грамадскага харчавання, развіцця побытовых паслуг, рамонт дарог, пашырэнне вуліцаў, дамоў, вырашэнне праблемы парковак праз стварэнне аўтастаянак, мадэрнізацыя 7-й і 23-й паліклінік. Добраўпарадкаванне стадыёнаў школ № 26, 118, 134. Калі я стану дэпутатам, буду паставяць прыязджаць на прадпрыемства і на кватэры выбаршчыкаў”, – заявіў у сваім тэлевыступе Генадзь Давыдзька.

### Начальнік управління вынансікам АГП Аляксандр Дабравольскі

Дабравольскі адразу пазіцыянуваў сябе як кандыдат ад аўяднаных дэмакратычных сілаў. “Беларусы – працавіты народ, які годны лепшага жыцця. Толькі ці ведаем мы, куды ідуць заробленыя намі гроши? Ці спытаў нас хто, калі ўводзілася кабальная контрактная сістэма, калі адмяняліся льготы для дзяцей, пенсіянероў, інвалідаў, чарнобыльцаў, ці спыталі нас, калі пачалася ліквідацыя індывідуальных прадпрымальнікаў?”

На думку Дабравольскага, чым менш кантролю над уладай, tym менш яна дбае пра нас. Многія баяцца адкрыта выказваць сваё меркаванне. На думку сп. Аляксандра, нам патрэбны парламент, які не будзе маўчаць, калі крыйдзяць людзей. Кантроль народа над уладай – гэта рэальны спосаб палепшыць нашае жыццё. Уста-

ляваць такі кантроль дапамогуць аўяднаныя дэмакратычныя сілы, якія, паводле кандыдата, не баяцца гаварыць праўду.

“Чыноўнікі і прызначаныя дэпутаты аглядваюцца на тых, хто іх прызначыў, а абраныя на свабодных выборах дэпутаты будуть несці адказнасць перад выбарцамі і дапамогуць усталяваць справядлівасць. Кошт учорашия выбару – гэта страчаны час для мадэрнізацыі эканомікі, міжнародная самаізяляцця, ніzkі аўтарытэт краіны ў свеце”, – упэўнены дэмакратычны кандыдат.

Аляксандр Дабравольскі праншуе людзям новы выбар. Гэта грамадзянскі кантроль над уладай, дэмакратычная дзяржава, бяспечная краіна, адказны ўрад, канкурэнтны бізнес, дынамічны рынак працы, сямейны дабрабыт, сучасная адукцыя, ахова здароўя.

У сваім выступе Дабравольскі выказаўся ў абарону настаўніцтва. Ён заявіў, што выкладчыкаў школ прымусілі збіраць подпісы за праўладнага кандыдата. “Яны рабілі гэта пад прымусам адміністрацыі. Усё больш настаўнікі прымушаюць не вучыць, а служыць. Дайшло да таго, што настаўнікі прымушаюць фальшаваць выбары”, – абураўся Дабравольскі. Ён таксама прадэманстраваў фота, дзе сябры камісіі хаваюць працэс падліку ад назіральнікаў. Небяспека фальшавання існуе і зараз. Кандыдат паведаміў, што дэмсілы прапанавалі ўключыць нашых прадстаўнікоў у 33 участковых камісій Свіслацкай акругі. Не ўключылі ніводнага! Настаўнікі маглі бы сказаць сваё горкае “дзякую” свайму начальнству. Новая рэформа адукцыі пазбавіла

## ВЫБАРЫ-2008

значную частку настаўнікаў працы і паменшыла заробкі.

### **Начальнік управління па працы з ключавымі кліентамі СООО "МТС" Сяргей Туromша**

Цяперашні менеджэр вучыўся ў сярэдняй школе № 2 і часта наведвае Серабранку, дзе жыве ягоная маці. Часам гуляе ў футбол каля 123-й школы. Туromша распавёў пра тое, што яго сваякі жывуць у панельных дамах, якія не рамантаваліся па 30 год. Дзіцячыя пляцоўкі ржавеюць. А дзе ж дэпутаты?

Паводле слоў Туromши, яны нагадваюць пра сябе непапулярнымі рашэннямі кшталту адмены льготай альбо папулісцкім заявамі. "Чаму так адбываецца? Чаму людзі, якія абяцаюць "залатыя горы", потым забываюць пра свае абліччі?" – задаецца пытаннем кандыдат.

На думку Сяргея Туromши, каб такога не было, кожны павінен займацца сваёй справай. Прафесіяналы на сваіх пасадах гублююцца ў крэслах парламентароў. Туromша лічыць, што дэпутаты не павінны адрывацца ад людзей, яны мусяць

ведаць праblems простых людзей на сваім досведзе. "Я ўвесі час рыхтаваў сябе да працы ў сферы дзяржкіравання. Лічу, што ў парламенце павінны быць людзі, якія ведаюць, чаму растуць цэны і адкуль бяруцца гроши на пенсіі", – упэўнены кандыдат.

Супрацоўнік МТС выказаўся за датаванне сацыяльна значных тавараў, вяртанне частку льготай маламаёмы, развіццё малога і сярэдняга бізнесу, інштэчнага крэдытавання. Ён таксама выказаўся за неабходнасць змагання з

п'янствам. "Ведаю, што людзі не хочуць ісці на выбары, бо не лічаць народных абрannікаў сваімі абаронцамі. Калі выбіраеце мяне, я абяцаю кожную суботу сустракацца з вамі ў грамадскай прыёмнай.

У парламенце патрэбныя новыя людзі. Якія будуць працаўца, а не засядаць", – заключыў кандыдат.

P.S. Па Свіслацкай акрузе балатуеца таксама Уладзімір Навасяд, відэаролік якога не быў паказаны 3 верасня, бо кандыдат на той час яшчэ не быў зарэгістраваны.

**Артур Лагодны**

Начальнік управління по работе с ключевыми клиентами



Туromша С.В.

СООО "Мобільны Тэлекамунікація" выдаўшы Вам сваю бланкетную пасклату і пачатк.

**Пасля абвяшчэння выбарчай кампаніі прозвішча менеджера МТС Туromши з'явілася ў pdf-рассылцы аблентам аператара мабільнай сувязі. Так ненавязліва роднае прадпрыемства вырашила дапамагчы свайму супрацоўніку ў перадвыбарчай кампаніі. Цікава, што думае пра гэта ведамства Лідзія Ярмошынай?**

## **Нататкі зборшчыка подпісаў**

**Х**утка выбары ў Палату прадстаўнікоў. Ніхто не ведае, ці дапусціць улада прадстаўнікоў ад дэмсілаву у парламент. Чаму улада, а не людзі? У выбарчых камісіях амаль няма прадстаўнікоў апазіцыі.

**АЛЕНА БУРАК**

Мы збіралі подпісы за кандыдата ў дэпутаты ад АБ'яднаных дэмсілову Аляксандра Дабравольскага. Ён ужо не першы раз вылучае сваю кандыдатуру на парламенцкіх выбарах. У 2004-м годзе, баючыся, што Дабравольскі пройдзе ў парламент, улады за некалькі дзён да галасавання знялі яго з перадвыбарчай гонкі.

Паколькі выбары прызначаны на 28 верасня, збор подпісаў прыпаў на жнівень – "мёртвы сезон" для палітычных кампаній. Адпачынкі, лецішча, канікулы... Здаралася, што прайшоўшы пад'езд 9-павярховага дому, мы траплялі ў 2-3 кватэры. Размаўляць было складана. Бальшыня жыхароў нічога не ведае, не разумее і не хоча разумець. Людзі занятыя выжываннем. Пасля працы жанчыны занятыя кансерваций гуркоў, кампотамі, варэннямі. Ім не да выбараў, не да кандыдатаў – трэба рыхтаваць запасы на зіму. Людзі сталага веку абураюцца адменай льготай і вінавацяць у гэтым менавіта дэпутатаў. Калі глумачышь, што гэтых дэпутатаў прызначылі, а не абрали, што сапраўдны дэпутат, які адказвае перад сваімі выбарцамі такога ніколі б не зрабіў – слухаюць з недаверам.

У грамадстве пануе апатыя і нявер'е ў справядлівія вы-

бары. Абыякавасцю ахоплены не толькі сталыя людзі, але і значная частка моладзі. Подпіс за дэмакратычнага кандыдата звычайна ставілі адкуваныя людзі, якія трошкі пабачылі свет і разумеюць неабходнасць пераменаў.

Калі б разам з сябрамі ініцыятыўных груп па кватэрах прайшліся адказныя чыноўнікі, яны б убачылі п'яных мужчын і жанчын у дварах, пачулі брыдкаслоўе ў смярдзючых, абшарпаных пад'ездах, высушчалі скаргі жыхароў, на тварах якіх амаль ніколі не ўбачыш усмешкі, яны б зразумелі, што ў нас дзве Беларусі. Адна віртуальная, у якой усё цудоўна: чыстыя цэнтральныя плошчы з мноствам кветак, святыя гарадоў, дажынкі, кірмашы, лядовыя палацы. Яе кожны дзень можна бачыць на БТ. Ёсьць і другая, менш прыглядная краіна, у якой выжываюць простиля людзі, імкнущыя паставіць на ногі сваіх дзяцей, амаль не адпачываюць, паміраюць не дажыўшы да пенсіі. Гэта тая Беларусь, з якой мы сустрэліся падчас збору подпісаў. Калі нехта думае, што мы згусцілі фарбы, няхай пройдзе па дамах 145, 156 па Ракасоўскага, 111 па Пляханава...

Мы ўдзельнічалі ў выбарчых кампаніях 2001, 2004, 2006 гадоў і ўбачылі, як змянілася жыццё. У многіх кватэрах з'явілася прыстойная мэбля, камп'ютэры. Некаторыя нават зрабілі ўўпарамонт. Але ж не трэба забывацца, што мы живем у ХХІ стагоддзі, калі прыстойнае жыццё мусіць быць нормай. Між тым маладыя сем'і бадзяюцца па кватэрах, у многіх перанаселенасць, а перспектыў прыдбашаць уласнае жытло няма.

Хочацца спадзявацца, што калі дэмакратычныя сілы пройдуть у парламент, яны зменяць нашае жыццё, бо будуць адказваць за свае рашэнні перад людзьмі, а не дагаджаць кіраўніцтву.

## ТРЫБУНА ПАЛІТЫКА

Аляксандр Дабравольскі – радыёфізік, юрыст, палітык. Працаўштварчынікам-канструктарам у НВА “Планар”. У 1989 годзе быў абраңы народным дэпутатам СССР. З 1992 па 1995 г. г. працаўштварчынікам-канструктарам у Незалежным інстытуце сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Восенню 1995 г. быў абраңы дэпутатам

Вярхоўнага Савета Беларусі па акрузе ў Серабранцы. Працаўштварчынікам-канструктарам у СМІ. У лістападзе 1996 г. парламент быў распушчаны. Аляксандр Дабравольскі зараз працуе начальнікам Упраўлення Выканкама Аб’яднанай грамадзянскай партыі. Жыве ў Серабранцы на вул. Пляханава.

## “Наш Выбар — дэмакратычная краіна”

**В**ядомы палітык пагадзіўся распавесці чытачам “Вольнай Серабранкі” пра асноўныя накірункі сваёй праграмы. Ён балатуецца па Свіслацкай выбарчай акрузе і спадзяеца на падтрымку жыхароў раёна.

### Палітыка і дзяржаунае будаўніцтва

Нам патрэбна дэмакратычная дзяржава, бяспечная краіна, адказны ўрад. Дзеля гэтага мы будзем працаўштварчынікамі над аднаўленнем вяршэнства закона, незалежнасці судоў, дэмакратызацыяй выбарчага заканадаўства, вяртаннем свабоды СМІ. Неабходна стварыць механізмы забеспячэння грамадскага кантролю за дзейнасцю дзяржаўных органаў, ліквідаваць ўсе ідэалагічныя аддзелы і пасады намеснікаў па ідэалогіі.

### Эканоміка

Мы накіруем свае намаганні на стварэнне сумленнага рынку, канкурэнтнага бізнесу, дынамічнага рынку працы. У краіне павінны быць створаны роўныя ўмовы для прадпрыемстваў усіх форм уласнасці. У нацыянальных інтэрэсах адкрытая, а не кулуарная прыватызацыя, удзел у ёй



АРТУР ЛАГОДНЫ

айчыннага бізнесу. Я буду дабівацца адмены планаў па зборы штрафаў і канфіскацыі, увядзення патэнтавай сістэмы для індывідуальных прадпрымальнікаў, адмены ліцэнзіавання рознічнага гандлю, пераходу на паўнавартасны заяўны прынцып рэгістрацыі бізнесу.

### Соцыяум

Галоўныя каштоўнасці для людзей – сямейны дабрабыт, сучасныя веды, моцнае здароўе. Мы за стварэнне сапраўднай адраснай сістэмы сацыяльнай дапамогі інвалідам, пенсіянерам, маламаёмасным грамадзянам у выглядзе штотэмесячных грашовых выплат. Неабходны гарантый моладзі на атрыманне першага працоўнага месца.

Усе мы ведаем пра існаванне дэмографічнай праблемы ў краіне. Мы прапануем усталяванне фіксаванай сумы выплаты бацькам: пры нараджэнні аднаго дзіцяці 1000 еўра, другога дзіцяці – 2000 еўра. Пры нараджэнні трэцяга дзіцяці поўная сям'я атрымоўвае жыллёвы кредит пад 4% гадавых тэрмінам на 20 гадоў.

Я за развіццё паўнавартаснай страхавой медыцыны, развіццё інфатэчнага крэдытавання, простыя і стабільныя правілы прыёму ў

вышэйшыя і сярэднія прафесійныя навучальныя ўстановы, дзе галоўныя крэты – веды.

### Знешняя палітыка

Патрэбна вярнуць краіне Павагу ў свеце і новыя магчымасці. Наша задача – аднаўленне міжнароднага аўтарытэту Беларусі, ператварэнне краіны ў надзеянага і прадказальнага партнёра, уступленне ў Раду Еўропы на працягу года пасля правядзення презідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, падрыхтоўка да ўступлення ў Еўрасаюз.

Беларусы павінны эфектыўна выкарыстоўваць геаграфічнае становішча краіны, транзітныя магчымасці, садзейнічаць супрацоўніцтву паміж Усходам і Захадам. Я за захаванне добрых адносін з Расіяй, пераклад іх на ўзаемавыгадную рацыянальную аснову, умацаванне супрацоўніцтва з Украінай і ўсімі краінамі-суседзямі.

Мы, кандыдаты Аб’яднаных дэмакратычных сіл, пропанујем грамадзянам, бізнесу і дзяржаве новы выбар. Гэта выбар праўды, даверу да чалавека, падтрымкі нацыянальнага бізнесу, стварэння новых рабочых месцаў і адказнасці ўлады. Поўны тэкст Праграмы чытайце на сайце [www.ucpb.org](http://www.ucpb.org).



Дарэчы, па Купалаўскай выбарчай акрузе балатуецца таксама кандыдат ад Аб’яднаных дэмакратычных сілаў са сходнай праграмай Валянціна Палевікова.

## АДУКАЦЫЯ

# Тут вучаць на роднай мове

Міхась Завадскі

**В**асемнаццаты год у гімназіі № 28, былой школе № 2, што ў Серабранцы, прадметы выкладаюцца па-беларуску. Дзякуючы атрыманню статуса гімназіі ў 2008-м годзе, тут захавалася паглыбленае вывучэнне англійскай і французскай моваў.

## Галоўная адметнасць

Гімназію адрознівае ад іншых школаў у Серабранцы некалькі адметнасцяў. Найперш тое, што ўсе дысцыпліны тут вывучаюцца па-беларуску. Статус беларускамоўнай школа атрымала ў 1991 годзе і вось ужо васемнаццаты год дзеці, што вучацца тут, спасцігаюць першыя свае навукі на роднай мове. І трэба дадаць, што толькі гэтым настаўніцкі калектыв гімназіі не абмяжоўваецца. Добрая традыцыйная стала правядзенне тыдня беларускай пісьменнасці і культуры. У часе падарожжаў па Беларусі вучні знаёмыца з багатымі традыцыямі і звычаямі нашага краю і яго народа, з яго слáунай гісторыяй. Частымі гасцямі школы бываюць творчыя людзі – літаратары, мастакі, творчыя калектывы.

## Адкрываем Францыю, показываем сябе

Другой асаблівасцю гімназіі ёсьць тое, што тут паглыбленае вывучэнне замежных моў – французскай і англійскай. Адпаведны статус навучальная установа атрымала ў 1995 годзе. Дзякуючы гэтаму дзесяць год таму было наладжанае супрацоўніцтва з Францыяй, і цяпер вучні гімназіі маюць магчымасць два разы ў год наведаць гэту краіну. Акрамя моўнай практикі, якую дзеці атрымліваюць, жывучы ў сем'ях сваіх французскіх аднагодкаў, яны бліжэй знаёмыца з єўрапейскай культурай, адначасова знаёмыца



АРТУР ЛАГОДНЫ

французаў з культурай і звычаямі беларускімі. У апошні год на базе гімназіі быў рэалізаваны міжнародны праект “Франка-беларуская лінгвістычна і культурная місія”. Школьнікі прымаюць удзел у шматлікіх конкурсах, якія арганізувае Пасольства Францыі ў Беларусі.

## Свой тэатр і музей

Вучні гімназіі і іх настаўнікі зайсёды радыя гасцям. Аднак і ім ёсьць што паказаць. Удзельнікі тэатральнай студыі “Сюрпрыз”, якая дзейнічае ў гімназіі дзесяты год, не адзін раз узнагароджваліся пaeздкамі ў Францыю, а спектакль “Oscar et la Dame Rose” перамог у намінацыі “Лепшы тэатральны паказ”, за што быў адзначаны Дыпломам Міністэрства адукацыі і Пасольства Францыі ў Беларусі. Школьны музей “Традыцыям вернія” пачынаючы з 1979 года знаёміць наведнікаў з вайсковай гісторыяй ад часоў Другой сусветнай вайны і да нашых дзён. Асобная экспазіцыя прысвечаная 31-й арміі, якая вызваляла Мінск ад нямецка-фашистскіх захопнікаў.

## Навуковая дзейнасць і надзейная база

Вучні гімназіі і іх настаўнікі прымаюць актыўны ўдзел у раённых і гарадскіх мерапрыемствах – гарадскіх навукова-практичных канферэнцыях, алімпіядах, перамагаюць на конкурсах самай рознай накіраванасці

– пазнавальна-забаўляльных, мастацкіх, спартыўных, экалагічных ды інш. Настаўнікі ўдзельнічаюць у конкурсе “Настаўнік года”, працтаваюць распрацоўкі сваіх урокаў на конкурсы, распрацоўваюць аўтарскія праграмы, праводзяць тыдні адкрытых урокаў па прадметах.

Для паўнавартаснага навучальнага працэсу ў гімназіі ёсьць усё неабходнае, створаныя самыя спрыяльныя ўмовы. Тут працујуць кабінеты фізікі, хіміі, біялогіі, інфарматыкі, замежных моў, спартыўная і трэнажорная залы, школьны музей “Традыцыям вернія”, танцевальная зала, бібліятэка, столовая, новы мультымедыйны кабінет з доступам у Інтэрнэт. Дарэчы, пра Інтэрнэт. Гімназія мае ў сусветнай павуціне сваю старонку, выдае інтэрнэт-часопіс “Школьны свет”.

## Ваш шанец

На сённяшні дзень школаў з беларускай мовай навучання ў двухмільённай сталіцы пакуль усяго шэсць. І таму жыхарам Серабранкі, можна лічыць, пашчасціла, што адна з іх месціцца менавіта ў іх мікрараёне. Атрыманне статусу гімназіі ў гэтым годзе захавала ў гэтай навучальнай установе паглыбленае вывучэнне замежных моў, што, думаеца, з’яўляецца дадатковай сур’ёзной нагодай, каб абраць для свайго дзіцяці месцам навучання менавіта яе.



АРТУР ЛАГОДНЫ


“ВС” № 1 за 2008 год ужо пісала пра намер сталічных уладаў ліквідаваць папулярныя гандлёвыя кропкі на прыпынках грамадскага транспарту. Са жніўня слова пачалі ператварацца ў справы. Ці гэта тыя крокі, якіх чакаюць ад чыноўнікаў людзі?

## Вайна шапікам абвешчана не сёня

Пачатак ліквідацыі шапікаў прыйшлося на 2003 год. Мінгарвыканкам вырашыў навесці ў дробным гандлі “парадак”, які прадугледжваў частковую, а пазней і поўную ліквідацыю шапікаў. З таго часу прадпрымальнікі змагаліся за сваё права гандляваць. Яны па загадзе ўладаў набывалі больш сучасныя і дарагія гандлёвыя кропкі. Здаралася, што пакупнікі шляхам збору подпісаў дабіваліся адмены рашэння па пераносе кіёскаў. Тады шапікі выстаялі.

## Смага – нішто. Імідж – усё

У бягучым годзе Мінгарвыканкам прыняў рашэнне ачысціць вуліцы Мінска ад шапікаў з увагі на эстэтычны выгляд сталіцы. Ніводная з устаноў, куды звярталіся прадпрымальнікі – Генеральная прокуратура, Адміністрацыя Прэзідэнта, Камітэт дзяржканцролю, Дэпарт-



мент па спраўах прадпрымальнікаў, парламент – не выступіла ў іх абарону. Усе быццам бы пад капірку спісвалі адзін і той жа адказ – ліквідацыя шапікаў неабходная дзеля паляпшэння эстэтычнага выгляду Мінска. Гарадскія ўлады ўвогуле прапаноўваюць прадпрымальнікам замест шапікаў збудаваць “больш прагрэсіўныя месцы гандлю”.

Але ж праз эстэтычны зуд чынавенства пакутуюць людзі. Ваш карэспандэнт на ўласным досведзе адчуў усю нязручнасць павальнай ліквідацыі дробнага гандлю, калі мусіў вяртацца ў “ГІППА”, каб замяніць старую батарэйку (!) у

пульце кіравання сігналізацыі аўто. Зноў жа, хочаш глытнуць соку альбо набыць запальнічку – руш у гіпермаркет з яго чэргамі.

## Што думаюць людзі

Застаецца толькі здагадвацца, каму гэта патрэбна, але ж дакладна зразумела, што не звычайнім жыхарам Серабранкі. Шмат хто з пакупнікоў і прадпрымальнікаў лічыць: гаворка не пра эстэтыку, а пра ліквідацыю дробнага прадпрымальніцтва й манаполію дзяржавных крамаў. У гэтым выпадку ўлады ізноў пайшли супраць інтэрэсаў пакупнікоў, пераважная большасць якіх хацела, каб шапікі засталіся. Гэта вельмі прывабная форма гандлю для мінчукоў, што вынікае з апытаў, якое прапануеца Вашай узвaze (гледзі калонку справа).

Людзі разумеюць, што на вельмі якасны тавар у шапіках можна разлічваць не заўсёды. Там складана падтымліваць неабходны для захавання соку, касметыкі тэмпературны рэжым. Аднак месцічы ў асноўным выказваюцца за захаванне такіх гандлёвых кропак, бо заўсёды лепей мець выбар: пайсці ў буйную краму альбо нешта набыць на прыпынку.

**Юрась Навіцкі**

ВЫБАРЫ-2008

## Цэнтрвыбаркам прыняў «беспрэцэдэнтнае палітычнае рашэнне»

Цэнтрвыбаркам пайшоў насустроч пажаданням місіі АБСЕ аб павеліченні часу на перадвыбарныя выступы на радыё і тэлебачанні кандыдатаў у дэпутаты. Сама Ярошына назвала гэта беспрэцэнтным палітычным рашэннем.

Паводле ўмоўнага пагаднення між Цэнтрвыбаркамам і Белтэлерадыёкампаніяй ад панядзелка ўсе запісаныя выступы кандыдатаў у дэпутаты паўтораць у прайм-тайм – з сямі да восьмі вечара.

**Паводле nn.by**



АРТУР ЛАГОДНЫ

АПЫТАННЕ  
**Жыхары Серабранкі пра шапікі**

**Прадпрымальнік:**

За ўсім стаіць лабіраванне буйных гандлёвых цэнтраў. Пачаткова ўніверсамы прыбрали шапікі ў адлегласці 50–100 метраў. Гэтага аказалася мала. Шапікі прыбрали таксама з прыпынкай. І наконт эстэтыкі. Прадпрымальнікі з мяцёлкамі хадзілі па прыпынках і прыбіралі. Яны таксама за свой кошт добраўпрадавалі аўтобусныя прыпынкі. Хто сёння гэта будзе рабіць? Навесы будуць усе размаляваныя ў брудныя. Прывіраць іх прыйдзеца за кошт бюджету.

**Сталы мужчына:**

Цэны ў гэтых гандлёвых цэнтрах нават большыя, чым на рынку. Калі іх адкрывалі, то ўлады казалі, што там будзе танный. Цяпер што? Няма прадпрымальнікаў – няма канкурэнтаў. І цэны адразу ўверх палезлі.

**Мужчына маладзейшы:**

Вось я на будоўлі працую. Дабіраюся на працу з Серабранкі недзе з 1,5 гадзіны. Зараз па дарозе ніводнага шапіка на прыпынках перасадкі. Насамрэч, няма дзе цыгарэты купіць! Вось на Лагойскім тракце, дзе я таксама раблю перасадку, яшчэ нядыўна рынак быў, таксама гандляроў павыганялі. Вісіць аб'ява, маўляў, пераехалі ў дом такі, па вуліцы такой. Даўшо што, хадзіць шукаць?

**Мужчына з хлопчыкам:**

Набываў у шапіках раней, калі што... Піва, напрыклад. Малому во “Снікерс”, калі доўга чакаць аўтобуса. Зручна было.

**Аўтамабіліст:**

Канечне, трэба, каб былі шапікі. Вось спатрэбілася мне па дарозе нейкая дробязь, дык выскачыў, набыў. Калі ўзяць тое ж “ГІППА”: трэба пад’яджаць, паркавацца, выстаяць чаргу ў касу. Ля іншых крамаў ўвогуле месца для машыны не знайдзеш. Заўсёды гэта “дзяржава для народа” змудраеца на пустым месцы проблемы для сваіх грамадзян стварыць.

**Маладая кабета:**

А мене дык усё адно. Дзяцей мне Бог не даў, грошай няшмат, а хлеб ці малако ў шапіках не прадаюць. Гэта раней можна было набыць у такіх шапіках таннейшыя крупы ці макароны.

**Пенсіянерка:**

Няхай бы былі! Я ўжо старая, інвалід. Мне цяжка па рынках ды магазінах бегаць. А тут падышоў ды набыў якую дробязь.

**Маладая жанчына з дзяўчынкай гадоў пяці на прыпынку:**

Ай, напружваюць вашыя шапікі, што “Белсаюздрук”, што прадпрымальніцкія, толькі грошай растрата. Як убачыць дзіця прыгожую ляльку, дык адразу набудзь яе.

Апытаць пра стаўленне жыхароў Серабранкі да ліквідацыі кіёскай рабі

**Юрась Навіцкі**

АДУКАЦЫЯ

# **Тут вучаць па-беларуску**

**працяг са с. 5**

Добрая слава гімназіі разышлася па ўсім горадзе – тут вучаніца не толькі маладыя жыхары Серабранкі, але і дзеці з іншых раёнаў сталіцы.

**Уражанні ўжо старонняга чалавека**

Таццяна, выпускніца Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, сваю педагогічную практику, якую яна праходзіла ў 2004 годзе ў школе № 2, узгадвае з прыемнасцю. Тут ёй падабалася шмат што. І тое, што прадметы выкладаюцца на роднай мове, і дзеці, з якімі лёгка і прыемна працаваць, і настаўнікі, у якіх ёсьць чаму павучыцца будучаму выкладчыку. Прывіменна здзіўляе ўзровень валодання размоўнай французскай мовай – у гэтых выпускнікі школы не саступаюць сярэдняму першакурсніку лінгвістычнага ўніверсітэта. У школе пануе асаблівы дух – тут не адчуваеца абыякавасці, прыгадвае Таццяна.

**Даведка:**

Адрасы школаў і гімназій з беларускай мовай навучання:

Гімназія № 4, (вул. Кунцаўшчына, 18.

<http://gymn4.minsk.edu.by/>; <http://www.sbng.narod.ru/>)

Гімназія № 14 (вул. Васьняцова, 10.

<http://gymn14.minsk.edu.by/>)

Гімназія № 9 (вул. Сядых, 10.

<http://gymn9.minsk.edu.by/>)

Гімназія № 23 (пр. Незалежнасці, 45.

<http://gymn23.minsk.edu.by/>)

Гімназія № 28 (пр. Ракаўскага, 93.

<http://sch2.minsk.edu.by/>)

Школа № 60 (вул. Лібкнекта, 82.

<http://sch60.minsk.edu.by/>)

Матэрыял падрыхтаваны з выкарыстаннем інфармацыі інтэрнэт-старонкі гімназіі <http://sch2.minsk.edu.by/>

ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ

## **Давыдзька за легальную прастытуцыю**

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў ад Серабранкі Генадзь Давыдзька прапанаваў легалізаваць прастытуцыю ў краіне альбо пачаць змагацца з ёй сур’ёзна.

“Я перакананы, што прастытуцыя была, ёсьць і будзе. Гэта як прусакі, якім дзве тысячы гадоў. Трэба альбо легалізаваць прастытуцыю, альбо сур’ёзна змагацца з ёй. Няпоўная крокі тут недарэчы”, – заяўіў журналістам Давыдзька, каментуючы законапраект, які ўводзіць больш жорсткае пакаранне за прастытуцыю, прыняты дэпутатамі ў першым чытанні ў чэрвені.

**Паводле Інтэрфакс**

### **Секс не па тэлефоне**

Віцэ-прем’ер Алесь Касінец прыйшоў у красавіку ў парламент распавесці, як урад змагаецца з наступствамі аварыі на ЧАЭС. Дэпутаты скарысталіся сітуацыяй і паразмайлялі з віцэ-прем’ерам на іншыя тэмы.

– Я зараз гляджу нашае тэлебачанне, – выказалася дэпутатка ад Серабранкі Галіна Мазуркевіч, – каля 70–80% у ім стрэлы, мардабой, секс... Секс – гэта нядрэнна, улічваючы нашу дэмографічную сітуацыю... Але стрэлы і мардабой – гэта не вельмі.

Віцэ-прем’ер растлумачыў, што не зможа забараніць сатэлітнае тэлебачанне і спадарожнік з арбіты не здыме, але запэўніў, што секс па тэлефоне авабязковая забароніць.

**Паводле “Комсомольская правда в Белоруссии”**

## КАШТОЎНАСЦІ



МАЛЮНКІ ЮРАСЯ НАВІЦАТА

ДЕН З ПРЫВІДАМІ. Н. ШТАК

## Лошыцкая рэстаўрацыя

Гутарка вядзецца пра унікальны, маляўнічы куток Мінска, Лошыцкі паркавы ансамбль, што мяжуе з Серабранкай.

Пасля “перабудовы” гістарычнага цэнтру Мінска надышла чарга вынішчаць і сталічную прадмесці, як гэта і прадказвала яшчэ ў 2006 годзе “Наша Ніва”. Ужо тады яна звяртала ўвагу месцічоў на тое, што “дырэктар цэнтра «Менск» пры Мінскім гарвыканкаме, Віталь Машечкаў, у інтэрвю ў «ЛіМе» радасна малюе перспектывы старажытнай Лошыцы: «Там будзе пабудавана гасцініца. Гістарычны будынкі на тэрыторыі парку, у якіх яшчэ жывуць людзі, – млын, стары сьпіртзавод – будуць зыліквідаваныя...». То бок замест унікальнага ансамблю XVIII–XIX ст. тамака будзе будавацца гатэльны комплекс з паркінгам. І вось пайшла па парку цяжкая будаўнічая тэхніка, началіся землянія работы, якія цалкам зменяюць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку.

Сёлета грамадства абдузіла публікацыя Галіны Баравой, [bulletinonline.org](http://bulletinonline.org), пра планы мясцовага гарвыканкаму перабудаваць на свой капыл увесь архітэктурна-паркава-садовы ансамбль, а сам сядзібны дом замяніць на муляж. Трэба адзначыць, што крыху раней лёсам сядзібна-паркавага комплексу зацікавілася рэкламна-інфармацыйнае рускамоўнае выданне “Ва-банк”, якое апублікавала даволі змястоўны матэрыял пад назвай “Ці дачакаеца адраджэння старасвецкі маёнтак?”

Мінчукі на ўласныя очы пабачылі, што ў Лошыцкім парку ля Дома культуры тонкасуконнага камбіната бульдозеры ўжо валяць дрэзы і выразаюць урадлівы ґрунт. На супрацьлеглым баку землерыйная тэхніка засыпае былы стаў — запруду на рэчцы для вадзяного млына. Ад шэрагу гаспадарчых пабудоў засталіся руіны...

Ужо праз тры дні пасля публікацыі згаданага матэрыялу ў “Нашай Ніве”,

увечары 21 ліпеня, у Лошыцкім парку прайшла першая грамадская акцыя ў абарону старажытнага ансамблю.

Некалькі дзесяткаў неабыякавых да лёсу унікальнага месца адпачынку мінчукоў сабраліся пад дажджом ля цэнтральнага ўваходу ў парк з плакатамі, на якіх было напісаны: “Я люблю Лошыцкі парк”. Падчас “парасонавай” акцыі ля сядзібы прынялі зварот да кірауніцтва Мінгарвыканкаму, дзе была выказана занепа-коенасць пачаткам будаўнічых работ. “Ні будаўнікі, ні адміністрацыя парку не могуць паказаць плану рэканструкцыі. Разам з тым, бясконца цыркулююць чуткі аб тым, што парк будзе ператвораны ў

Помнікі нашы!  
Колькі ёсць штогод  
вас на щэсці  
Трушицы сякерай купец  
Ці чыноўнік маскоўскі!..  
**Адам Міцкевіч**

забаўляльную зону”, — гаварылася ў адозве. Удзельнікі акцыі запатрабавалі апубліка-ваць у СМИ планы рэканструкцыі парку, правесці грамадскую абмерка-ванне з узделам спецыялістаў — эколагаў і гісторыкаў, а таксама прыпыніць на час дыскусіі ўсю працу ў Лошыцы. Акцыя ў абарону Лошыцкага парку была зладжана старшынём камісіі па культуры Партыі БНФ Франакам Вячоркам і мастачкаю Нікаю Сандрас.

2 жніўня ў мінскім сядзібна-паркавым комплексе “Лошыца” адбыўся шэраг культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага унікальнага помніка даўніны. Ля ўваходу ў сядзібны дом моладзь разгарнула фотавыставу. Прысутныя вачыма фотографа Валерыя Вядрэнкі ўбачылі чароўныя куточки гэтай таямнічай мінскай мясціны. Побач, у цэнту старажытных дрэваў моладзь пачала маляваць лошыцкія краявіды. Ратаваць Лошыцы маляваннем прыйшло да паўсотні чалавек, у асноўным беларускамоўных. Аб’ява ў сядзібе БНФ зрабіла сваю справу.

Грамадская абмеркавання праблемы паводле закону менчукам, відаць, не дачакацца. Ці здолеюць жыхары сталіцы адстаяць Лошыцу? Альбо праз некалькі месяцаў мы папросту ўбачым на месцы былога Лошыцкага парку “комплекс гостиничных, образовательных и торговых помещений”.

**Юрась Рыжкоў**



Этай  
шыльды  
на будынку  
былога  
спіртзавода  
ўжо няма

### Даведка

Цэнтрам Лошыцкага сядзібна-паркавага комплексу XVIII—XIX стагоддзяў на паўднёвой ускрайніне Мінску, на месцы сутокі рэк Свіслач і Лошыца, з’яўляеца Лошыцкі сядзібны дом. Сядзіба стаіць на грబні пойменнай тэррасы, мае асіметрычную аб’ёмна-прасторавую кампазіцыю, складаецца з драўлянага аднапавярховага і прыбудаванага да яго цаглянага двухпавярховага аб’ёмаў. У дэкаратыўным афармленні фасадаў выкарыстаныя драўлянныя разныя дэталі, у тым ліку слупы галоўнага ўваходу, аконныя шалёўкі і карнізныя паясы. У інтэр’еры захаваліся ляпніны дэталі, пакрыткё сценаў дубовымі панелямі і каляровай кафлі. У пісьмовых кропіцах першая згадка аб Лошыцкім сядзібным доме датуецца канцом XVI — пачаткам XVII стагоддзяў. Гэты дом у свой час наведвалі многія знакамітныя дзеячы беларускай культуры, у тым ліку класік айчыннай літаратуры Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч.

У склад комплексу ўваходзяць флігель, каліца, два млыны, бровар, спіртзавод, сядзібная брама, дом дагледчыка, стайня і шэраг іншых гаспадарчых пабудоў.